

ЗВОН

№ 16.

Менск, Панедзельнік, 29 верасьня 1919 г.

№ 16.

Дзеле вялікага недахвату паперы, газэта часова выходзіць троны разы на тыдзень: у **панядзелак, сераду і пятніцу**.

Справа утварэння беларускага войска.

Патрэбна мець свае нацыянальнае беларускае войско адчувалася вельмі даuno. Яшчэ з першых дзен рэволюцыі гэтае пытанье падымалася на беларускіх політычных сходах, але не магло набраць належнай сілы, каб стаць жыцьцевым фактам дзеля шмат якіх прычын. Ідэяльгія беларускіх політычных арганізацый да таго падлягала уплывам маскоускіх соцыялістаў, што старэйшая наша політычная партыя, Белар. Соцыяліст. Грамада, на зьездзе у 1917 г. пастановіла, што справа утварэння нацыянальнага войска ёсьць контр-рэволюцыйны крок буржуазіі, што нацыянальнае войско патрэбно не народу, а буржуазіі для контр-рэволюцыйных замераў. Разумееца, пастанова гэта была прадыктавана расійскай баязьню сэпаратызму і ня трапіло доуга чакаць, каб работнікі Грамады праканалі ю, што яны паддаліся салодкім напевам соцыялістычных маскоускіх імпэрыялістаў. Ды калі-б гэтага і ня было, то трудна было спадзявацца, каб магчымы было прыступіць у тоі час да конкретных кроекаў у гэтым кірунку. Беларускае войско было небяспечнае для расійцаў, а самі беларусы былі задужа слабы, каб зрабіць гэта, абмінаючи згоду расійскага ураду. Не магло здзейсніцца гэта і пры нямецкай окупацый па той простай прычыне, што немцы ніколі ня лічыліся з беларусамі, дзеле чаго арганізація беларускага войска была-б для іх непатрэбным клопатам.

Цяжкая гісторычнае доля пастановыніцаў Беларусь у залежнасці ад яе суседзяў. Цяпер доля нашага краю цесна звязана з доляй Польшчы: нашая політычная самабытнасць многа залежыць ад падтрымання з боку апошняй. Беларусь праз усю гісторыю была цесна звязана з Польшчай і гэта політычнае сувязь, парваная сусветным гвалтам, зноу аднауляеца. Цяпер справа утварэння беларускага войска стала у плошчу абойгага інтарэсу як Беларусі, так і Польшчы. Калі для Беларусі свае войско зъяўляеца справаю жыцьця, справай політычнага, нацыянальнага і культурнага істнавання, то для Польшчы ня меньш яно

патрэбно, як верны і пэуны саюзьнік у справе абароны ад маскоускай навалы, ад нашага супольнага гісторычнага ворага, абырнушага беларускі край у руіны пажарышча і скалечышага нацыянальны твар нашага народу.

Беларусы Гродзеншчыны, Віленшчыны і Меншчыны дауну ужо робяць заходы перад польскім урадам у справе арганізацыі Беларускага войска, але да рэяльных скуткаў ня дойдзено. Німа часу да шуківца прычын, чаму справа да гэтага часу не набрала рэяльнага характару, але настая такі момент у гісторыі, калі польскае грамадзянства, асабліва польскае грамадзянство Белай Русі, павінна зрабіць усе ад яго залежнае, каб давесці свайму ураду гісторычную патрэбу утварэння беларускага войска. Гісторыя будзе судзіць ня адно тых, хто перашкаджаў гэтаму, але і тых, хто не дапамог гэтаму. Беларускае войско—справа нашага абойгага інтарэсу. Гісторыя кліча нас супольна бараніцца ад агульной небяспекі і авалязывае Польшчу неадмоуна працягнуць беларусам братэрскую руку дапамогі.

Час не чакае і калі гэта ня будзе зроблено цяпер, зараз-жа, без адкладаў, то потым будзе позна. Беларусы робяць усе для утварэння свайго войска, а калі яго ня будзе і калі наш край зноу здрыганецца ал расійскага наезду, то вінавата тут будзе Польшча. Яна тримае ініцыятыву, яна і адпавядае.

Мы—чакаем.

Аграрнае пытанье на Беларусі.

(Працяг).

Зямельная праграма расійскіх эсераў у сваёй аснове напамінае зямельные адносіны, існучые у станіцах Данскіх казакоў, калі гэтыя адносіны трошкі корэктуваць.

Кожная станіца (воласць), маючая некалькі хутароў, (весак) мае пэуны абшар зямлі. Гэты абшар зямлі дзеліцца роуна паміж усімі мужчынамі станіцы, маючымі ня менш 17 гадоу. Для малодшых хлопцаў пакідаюцца у запасе дзялянкі, з якіх яны і надзельваюцца калі ім адбудзе 17 гадоу у працягу часу паміж перадзеламі. Перад-

Беларуская штодзеннія політычна-літаратурная часопісі. Рукапісы павінны быць перапісаны чытальнікам. Аплата прынятых рукапісаў залежыць ад рэдакцыі. Рукапісы назад не выдаюцца.

Адрес рэдакцыі 1 адміністрацыі: м. Менск, Юблейны дом. Чана нумару 1 марка.

ГОД ВЫДАННЯ I.

РЭДАКЦІЯ адчынена штодня ад 9—12 гадз. і ад 5—7 гадз.

Цана абвестак:

за 1 радок за тэкстам . 2 м.
шукуючым працы, за
абвестку 2 м.

зелы гэтыя бываюць праз кожныя 6, альбо 10 гадоу, як дзе. Тагды зноў зямля дзеліцца паміж усімі мужчынамі (казакамі), пачынаючы ад 17 гадоу і старшымі.

Дзеле таго, што у рожных станіцах ня роуные абшары зямлі, і народ множыцца ня роуна, то і зямлі прыходзіцца на кожнага казака ня роуна у рожных станіцах.

У вадной станіцы на душу прыходзіцца 7 дзесянцін, у другой 10 і т. д.

З памнажэннем народу, з кожным новым перадзелам дзялянкі (гай) змяншаюцца.

Калі падзел зямлі пашырыць і на кабет і калі усю дзяржаву зрабіці адною станіцю, то, даючы народу агранамічную дапамогу, мы устанім аграрную праграму эсераў.

Трэба сказаць, што у такой форме карыстаньне зямлею у другіх мейсцох Расіі зводзіцца, а то і сусім зьявілася. У Маскоускай губерні ад скасавання паншчыны блізка нізе ня было перадзела.

У нас перадзелы былі паміж скарбовыми сялянамі (сяло Малешэвічы, Бельская павету, Гродзенскай губерні), але па скасаванні паншчыны сяляне падзялілі паміж сабою зямлю назауседы.

Такім чынам, самае жыцьце паказвае, што апісаная форма земле-карыстаньня ёсьць ніжэйшая форма. І калі яна выводзіцца і шмат дае вывелася у Расіі, то ня можа быць насаджана у нас на Беларусі, дзе індывідуальнасць селяніна дапяля высокага стопня развіцця.

Што тычыцца комуністычных гаспадарак, то аб іх ня варта навет гаварыць. Такіе гаспадаркі моцны сярод духабораў (сэктантны), але тримаюцца яны на аснове рэлігійнай ідэялігіі, а не эконамічнай, і іх комуністы лічачь навет шкадлівым дапусьціць у сваю партію (гледзі „Ізвестгія“).

Стараўся і інтэлігэнты у Расіі вясьці комунальные гаспадаркі (яшчэ да вайны), але гэтыя гаспадаркі хутка распадаліся, а інтэлігэнцыя расходзілася ворагамі назауседы. І ня гледзячы на такіе приклады, стараўца завясьці комуны у весках.

Што тычыцца комун—маенткаў, то яны, як і усе скарбовыя гаспадаркі, не даюць ніякай карысці народу. З іх карыстаюць толькі асобы, жывучыя там.

Комуністычнае гаспадарка не наўсіна нашаму народу. Яна ёсьць паварот да паншчыны з тою рожніцю, што при паншчыне гультай

даставау у скuru, а пры комуне гультай езьдзіць на працавітых і зъдзекуецца з яго.

Комуністы застауляюць народ пагарджаць імі, як напэуна пагарджаць сяляне Л. Н. Толстым, катоны ня мог нічога лепшага рабіць у гаспадарцы, як хадзіць за сахою і бараною, не дарма ж рускі чалавек так зъненавідзеу сваю інтэлігэнцыю! Чалавек, катоны сваім розумам павінен даць работу тысячам людзей, замест гэтага сам бярэцца за простую работу і ад некага адбірае хлеб.

Пераходзячы да зямельнага пытання на Беларусі, мы павінны зазначыць, што наш народ мысліць себе развязаныне гэтага пытання толькі у форме пераходу зямлі у яго уласнасць. Ведама, што ен рад быу бы адтрымаць гэтую зямлю даремна, бяз выкупу, як абяцаюць эсэры, але свае зямлі, і навет даремна адтрыманай, ен напэуна нікому даремна нядасць, навет сваім сваяком. І я ведаю факты, калі інтэлігэнты, вышаўшы з народу, з эсэраускім съветапаглядам, адбіраюць ад сваіх братоў, катоны памаглі ім выучыцца, і прадавалі чужым сваю дзель і гэтым нішчылі і без таго слабыя гаспадаркі сваякоу.

Ці можна даць даремна зямлю тым, катоны дастауши яе, напэуна даремна яе нікому не дадуць? Гэта моральны бок справы зямельной.

На моральнай аснове так сама ня можна, надаючы даремна землю сялянам, крыудзіць пролетарыят, адбіраючы у яго дробные уклады у касы, якіе праз банкі былі пазычаны пад заклад маенткау, каб была магчымасць вясьці у іх гаспадарку.

Затым ня можна, надаючы да-

рэмна зямлю народу, пусьціць з торбаю земляуласьніку, катоны, які ні як, рабілі карысную працу, прадукуючы рэчы пажывеніня для таго-ж пролетарыяту. ➤

(Канец будзе).

X.

Нашые воласьці.

(Думкі і развалі.)

Воласьць гэта інстытуцыя чыста сялянская, катоны павінна быць праудзівым сэрдам у жыцьці хлебароба. Яна павінна кіраваць гаспадаркай вескі энэргічна, шчыра і акуратна. Яна павінна быць тым цэнтрам, дзе селянін напраудзе заходзіць себе падмогу і падраду у розных абставах і варунках вясковага быту. Воласьць павінна працеваць пастаянна над прогрэсам вясковай культуры, як у эконамічнай, так-сама і у духоўнай часці.

У часе самадзяржавія воласьць была праста карчмою для старшыны і пісара, карчмою для воласных судзьдзяў, якіе за кварту гарэлкі па сямейнаму разъбіралі сялянскіе справы, ужываючы розгі і халодную „зьверх праграмы“. Воласьць пужала сялян сваім земскімі начальнікамі, падаткамі і неадмінкамі. Старшыня і пісар былі тымі дэспатамі-царамі у сваім царстве, якіе гнулі сялян у трох дугіх, дзверлі з іх па 7 скурбез усялякай адпавядальнасці за сваі дзеі.

Што тычыцца воласьці у часе бальшавізму пад называю „Валасно га іспалкому“, то аб гэтым ужо гаварыць не прыходзіцца. Гэтакая воласьць яшчэ болей узмацавала погляд у сялян, што яны павінны знаходзіцца у пастаяннай паничыні не у воласьці.

Рэквізыцыя добра, скасіны, дастаука хурманак і людзей для працы па валасьцях, крадзяжы народнага добра давялі да поуналі разрухі вясковую гаспадарку. Сяляне цяпер ад гэтых са страхам успамінаюць.

Воласьць вымагае цяпер вялізарных реформау. На яе трэба звярнуць вялікую увагу дзеле налажыванья сялянскага жыцьця.

Валасные войты павінны быць вельмі добра знаемы з усімі умовамі жыцьця той воласьці, дзе яны маюць быць. Ні пад якім відам войт ня можа быць назначаным з другой мясцовасці. Ен павінен ведаць добра беларускую мову, дзеле таго, каб вясьці усю канцэліярскую работу на беларуску.

Закладаныне коопэратывау па весках гэта першая праца, якая чакае дзеячу воласьці. У коопэратаўках павінны быць усе патрэбныя для сялян рэчы, уключаючы сюды сельска-гаспадарскіе прылады, культурнае насеніне і г. д.

Павінна быць назначана спэцыяльная камісія над развядзэннем племяннай жывёлы, якая за час вайны і за час бальшавізму была зьнішчана у нашым краю. Над лесам павінна быць аддзельная апека, так-сама павінен быць надзор над дарогамі і мастамі. Словам, трэба пльна глядзець за усей агульна-грамадзянскай гаспадаркай па весках.

3. Бядуля.

(Канец будзе).

Уражэнныі з Гродзеншчыны.

(Канец).

Поп м. М., зацьверджаны Гродзенскім архіерэям, гаварыць папольску, ведае і беларускую мову

Стары будынак.

(Канец).

На другі дзень ен запамінау, што казау, ды пачынау ізноу жаліцца. У цяжкай журбе ен часта зъвяртаўся да Бога. Святцы приносіу у хату гандляра і па съвятцах чытау малітвы. Станець перад абразамі, кладзець паклоны ды стукае лобам аб пол, аж гуз набьець, і з Богам бяседу вядзець. А то гукае съвятых.

— Святы,—і доуга успамінае імя,—маліся аба мne, рабе тваем ІаНЕ, каб я здароу быу.

— Святы,—ды ізноу памаучыць, паглядзіць у съвятцы, скажаць імя і папросіць у святога ці грошай, ці здароуя, ці яшчэ чаго. А то карыць съвятога, што ня гэтак памог яму, як ен аб тым маліуся.

— Ці-ж я цябе не прасіу, ці-ж я цябе не маліу, а ты не памог мne. Як-жа так? Дакуль-жа я буду маліцца? Памажы, хоць цяпер!

І доуга-б маліуся стары, каб ня гукалі яго ды не казалі, што маліцца—ужо яму так доуга не патрэбна.

Неяк пасьнедауши, пашоу стары да гандляра. Маліуся доуга, а апаслья пачау у каменъчыкі гуляць: кідау каменъчыкі угору і лагіу, і дужа яму гэта падабалося. Хутка Марыся прыбегла клікаць дзеда на абед. Стары аж затросся.

— Не пайду!—і зноу пачау гуляць каменъчыкі. Толькі хацеу ен пымаць каменъчыкі, аж Марыся

перахваціла. Вылаеуся дзед, вырвау у яе з рук каменъчык і пабег у другі пакой. На гэтіх ніхто тагды не зъвярнуу увагі. Марыся гаварыла з гандлярамі абы тым ды абы сім, а потым і пра пана.

— Як дзіце малое, цэльны дзень пан забаўляецца з каменъчыкамі, а учора пані кажаць, што час яму паступіць на службу ды папара ікаваць свой пісменны стол, дык пан гадзіны дзіве сядзеу: усе парадкавау свой стол... Ну, але гдэ-ж ен?

Хваціліся старога, аж яго няма. У пакоях так сама не было. Глядзіць: шуба вісіць, шапка так сама, а пана няма.

— Барані Божа, каб чаго ня прыдарылося з старым,—кажаць Марыся.—Пабягу да кватэры. Можа ен пайшоу без мяне, але як можна у такі мэрэз пайсці бяз шубы і бяз шапкі?

Хутка пабегла і вярнулася: у кватэры няма пана. Перапужаліся усе. Усюды перашукалі: і пад павецыю і у клуне, і у гумне,—нідзе не знайшлі.

Ужо на другі дзень шуканіня знайшлі старога у рове, які быу кале двара. Ен сядзеу, апершыя абы сасну, і закалелымі рукамі тримаўся за грудзі і у адной руцэ тримаў каменъчыкі у каравай анучцы. Губы яго былі адчынеты. Увесь ен абсыпаны сынегам. Паглядзець, дык як быццам спау стары, але ужо ніякага жыцьця ня было у ем: ен закалеу ад марозу.

В. Бруевіч.

але ужывае яе з народам, як вульгарную, выяуляючы у размове з народам ня лепшыя, а найгоршыя страны беларускага духу. Ен лісьлівы з народам.

Адносіны пашоу да сваіх прыхажан становіцца саусім іншымі. Можна думадзь, што цэрква наша хутка зробіцца беларускаю, бо гэта у інтарэсах самога праваслаунага духавенства.

Па дарозе да свайго швагра на хутар Бернаташчыну трэба было ехаць праз веску Малую Сваротву, лес Незабітоускага і веску Кажухауцы. М. Сваротва добра адбудавалося. Шмат новых хат з смольнага, жоутага, як воск, дзерава. Хто і не пабудаваў новай хаты, мае за хату столькі дзерава, што можна вывесці новы пекны будынак. Лес Незабітоускага нешта вельмі успанілае. Хвоі такіе высокіе, што гнуцца, як смыке, і лес здаецца гаворыць з небам. Калі глядзім на вярхі сасен, то шапка валіца з галавы. Апроч хвоек такой самай высокасці елкі, бярэзіны, асіны, дубіны. Па дарозе ад мястэчка да лесу, на узгорках, растуць елкі. Пры паглядзе на іх чалавека агортвае смутак, а у галаве прыпамініцца слова і музыка Манюшкі

„Szumią i odły na góra szczyście, a w tym sercu żal“. Лес цяпер значна парадзеу, але усе ж такі напамінае яшчэ літоускіе лясы, як іх апісаў Міцкевіч у сваім несьмартальным творы „Пан Тадэуш“.

Кажухауцы ужо значна меньш адбудаваліся, хаця лес так сама ж недалека ад іх. У Кажухауцах мала ўпекачоу. Веска цэлая, гаспадарка вядзенца, як і перш, а хлеба вясною не было, дзякуючы нямецкім рэквізыц. Карміліся больш зельем і бульбаю, а як дачакаліся новага ураджаю і пaelі съвежа-

га хлеба, то шмат хто пайшоу на той съвет.

Па мястэчках і селах Слонімскага і Навагрудзкага паветау раз'езджалі разоу тры польскіе агітатары, каторые гаварылі па-польску, па-руску і беларуску і нахілялі народ прылучацца да Польшчы. Сярод каталікоў—беларусаў агітатары гэтыя мелі вельмі усынхі.

Народ беларускі так замучан вайною у працягу ужо пяцех гадоў, што адзінае яго жычэньне гэта пакой. Яго рэквізавалі і ганялі у абоз і на работы немцы, пасыля бальшавікі, цяпер легіёны так сама патрабуюць дапамогі беларускага народу.

Тое, што было да вайны, цяпер звязуящеца у вачах народу проста раem.

Рэвалюцыя абманула народ: яна не дала яму таго, чаго ен чакаў. І вось коло замкнулося. Прыйшлі зноу да таго, адкуль выйшли. Народ любіць, каб жыцьце ішло правільна, як машына, каб наперад можна было усе вырахаваці, аблічыць і ужо па гэтаму вясьці сваю працу.

Што тычыцца інтэлігэнцыі, то яна цяпер так чуе сябе, як мокрая курыца. Жэднай організацыі паміж ёю няма, нацыянальна беларускага духу вельмі мала. Цікава, што навет быуши сябар Гродзенскага беларускага камітэту у Петраградзі Д. цяпер нічога няробіць, сядзіць у сваём хваліварку Е. і часам ездіць у Варшаву. Інтэлігэнцыя з рускім выхаваннем чакае правалу бальшавізму. Тагды па яе мяркаванью дойдзе да вайны паміж Дэнікінам і легіонамі, скуткам чаго Беларусь адойдзе зноу да Расіі, як непадзельная часць яе. „Я хачу“, казау адзін інтэлігент,—„каб я мог

паехаць, куды я хачу: у Москву, Вільню, ці Кіев; каб я жыу так сама добра, як я жыу перш, дастаючы 75 руб. у месяц і раз'езджаючы у вагоні другога клясу. Незалежная Беларусь?! Нашто гэтыя перагародкі?“ Афіцэрство ідзе па польскую армію, ці да Дэнікіна.

Вынік з усяго гэтага такі. Мыня ведаем, што можна прынясьці нам плебісцыт сярод беларусаў. Напэуна можна сказаць, што праваслауные будуць галасаваць за прылучэнне да Расіі, а каталікі за прылучэнне да Польшчы. І па плебісцыту Беларусь можна распасца на дзве часткі і грэнца іх будзе той пояс, дзе пароуні каталікоў і праваслауных. Каб гэтага няшчасціца, дзяленьня народу нясталося, трэба лічыцца з Беларускаю Радаю, як з органам, злучающим увесь беларускі народ, трэба дадаць беларускім дзеячам магчымасць вясьці самую шырокую агітацию, каб народ паслау у Сойм съядомых беларусаў. Сойм вырашыць долю народу. А тым часам павінна вясьціці шырокая прасвета у беларускім духу. Беларуская мова павінна быць абавязковым прадметам у польскіх школах, такім чынам, праз колькі гадоў беларусы будуць мець вялікую моц інтэлігэнцыі, а тагды ім на страшны будзе і плебісцыт.

У цяперашні-ж момант плебісцыт можна прынясьці вялікую няспадзянку для нас. Трэба дадаць, што жыдоўство усей Беларусі напэуна галасавало-б за прылучэнне да Расіі.

Думка у дарозе.

Ціха у лесе, як у магіле, і канца яму няма. Усе едзем, едзем, а драмата так і клоніць голау.

— Ну, браток, колькі-ж верст мы праехалі?—пытаю хурмана.

— А хто іх ведае. Бог адзін... не стаімо,—адказвае ен, пачухаўшы каля вуха.—Як бачыш, чорт іх тут мерый ды лік згубіў, навет і цяцер шасты ад іх тырчаць праз усю пушчу а як да балота дасягнем, дык і іх ня відаць... Вярсту пэуне адкрамсалі, а так застауся,—кончыуен сваю гутарку і гукнуу на сівага: „Но, каб цябе воук задушыў! Хутчэй, а то, бачыш, мой пасажыр занудзіўся“...

Я, і прауда, трохі занудзіўся, хоць Бацькаушчыну ізноу бачыць, ізноу дыхаць добрым сасновым, духам было радасна, а некі сум шчэміць грудзі і здаецца, ня будзе канца гэтым лясом, гэтым балотам. А там, паміж камлеу, 12-яня-дзе стаіць убогая, пахіленая хата, і худы гаспадар сячэ тапаром некае бервяно, толькі гук па лесе ідзе: так, так!..

— Бог дапаможа, чалавеч!—гукую я да небаракі, а ен падымае ціха голау ды кажа:

— Бог то Бог, а вось каб сам памог, дык другое дзело...

— А прауду кажаш, чалавеч. Стой, хурман! Няхай конь сапачыне, а я успомню сякеру,—кажу я хурману.

Конь стау. Я хутка зълез з воза ды да чалавека.

— Ну, дзядзька, давай сякеру ды глядзі добра, каб я ад спрытнасці шкоды не нарабіу.

— А калі умееш часаць, дык сам глядзі, каб роуна было, адказвае ен, аддаючы мне сякеру.

О, мой Божа! Даунно ня стукау я сякерай. Даунно ня бачну я родных краеу, і цяпер з верай у новы час павяртаю да вас, да цемных лясоу, далекіх лугу, да багністых балот, гдзе мой бедны брат ліу і лье сълезы і пот у паднявольнай працы. Гэй, мая сякера, шпарка хадзі у руццэ, моцна сячы, каб чиста і роуна выходзіла работа, бо пойдзе яна на новую будыніну нашага жыцьця! Шумі і ты, цемны лес, шумі так, каб чулі твой шум, тваю песнью за сотні верст, ад краю да краю, каб ведалі усе, што настау час устасць усім на работу! Гуляй-жа, вецер, гураганам вый і будзі тых, хто яшча съпіць! Раві па балотах, сгані усіх ітупак, няхай ляціць па съвету і клічупць на работу! Бо час настау...

Бервяно скончано.

— Ну, дзядзька, гатова! Бяры назад сякеру.

— Дзякую,—кажа ен.

— Ну, хурман, паедзем далей!—кажу я.

Эх, і рвецца сэрцо ад радасці і хochaцца гукнуць ва усе грудзі, каб пачулі ва усей старонцы! Гэй, браты, уставайце і той, хто спау, і хто прачнудзяся! Бардзэй у цемную хату съвет нясеце!..

В. Адамовіч.

але як ня можам згадзіцца з ю, што Менскі Інстытут „з самага пачатку меу выразны беларускі харктар“. Тут некае неспаразумінне. Ен ня толькі у пачатку, а навет апошнім часам не парушчуся набраць беларускага харктару. Надварот, мы маєм дакументы, каторые съведчаць, што гэта упарты вораг беларушчыны. Гэта маскоуская пляцоука на Беларусі і такую установу трэба разрушыць да аснованьня, а затым... пабудаваць новую, беларускую. Тоё, што прым былі паасобные беларусы, мала гаворыць у яго абарону. І пры Японской установе могуць быць Беларусы. А Менскі Інстытут верна служыту таму, хто яго паслау сюды, да самага апошняга часу.

Не пазней, як 25 жніўня гэтага году, ен, чуючы небяспеку, увайшоу у зношы з маскоускім байструком на Беларусі, з так званою Менскай Губ. Зем. Управай, пакінутай у нас маскоускім войскам, і пачау свой паход пры ўзношы з беларушчыны абходным парадкам. Менская Губ. Зем. Управа, як і іншыя падобныя установы, прыжыты беларускімі адшапенцамі з Керэнским. Пана Керэнскага самі расіцы дауну прагналі і праклялі яго і усе учынкі яго; нашы адшапенцы да гэтага часу носяцца з ім, як дурань з пісанай торбай.

І вось Управа пытае 25 жніўня 1919 г. за № 62, а „колегія спэцыялістаў-фільольшага“ Менск. Пэдагог. Інстытуту мае гонар адказаць, што:

„Беларускі язык есьць падмова (наречые) агульна расійскай мовы“, што на ём выкладаць навук ня можна, што гэта „просты, разгаворны язык“ і т. д. і т. д.

Што-ж гэта такое? Якая-ж прычына прымусіла Бел. Школьную Раду узяць пад сваю апеку гэтых маскоускіх дзікароу у єўропейскіх каунерыках? Ці ня ясна тут кожнаму, што справа не ў фільольшы, а у тым, што раз беларуская мова падмова расійскай, то Беларусь—Маскоуская провінцыя, а яны яе гаспадары. Дык хіба можна гэтакіх дабрадзеяу браць пад апеку? Гэта-ж ворагі нашага народу.

Калі у складзе настаунікау Інстытуту есьць сапраудныя беларусы, то яны павінны прыстасаць пры ўзношы з апошнімі складамі Украінскага міністэрства Петлюры гэтакі: старшыня міністэрства і міністар унутраных справаў Мазэпа, намеснік яго др. Макух, міністар ваенны Петроу, міністар земляробства Кавалеускі, міністар справядлівасці Андрэй Левіцкі, міністар прасьветы Кошчэльніцкі, міністар працы Безпалко, міністар скарбу Мартос, міністар для Галіцыі Сымон Вітык. Міністэрствам складаецца на палову з галіцкіх русінаў, а з боку партыйнасці певажаюць соц.-рэвол. і соцыяль-дэмократы. Мазэпа паходзіць з леваберажнай Украіны.

Я. Ксяневіч.

Політычныя навіны.

Украінцы аддаюць Бэсарабію.

ВАРШАВА, 22-IX. Украінскі Урад Петлюры звярнуўся з дэкларацыяю да румынскага ураду, за-

яуляючы аб сваей гатоунасці прызнаць за Румыніяй Бэсарабію на гэткіх варунках: офицыйльнае прызнанье украінскае валюты, офицыйльнае прызнанье Дырэкторы Украінскай Рэспублікі, прызнанье Украінскага місіі у асобе украінскага пасла у Букарешце проф. Мацэвіча і незабауная давамога Румыніі проці бальшавікоў, дакладнае акрасльенне гравіца. Далей у дэкларацыі гаворыцца аб навязаныні прауна-політычных адносін паміж Украінай і Румыніяй. **Бальшавікі прапануюць мір Антанце і Украіне.**

ЖЭНЭВА, 22-IX. Паведамляюць з Букарешту, што да Глаунае Кватэры Петлюры ізноу прыбыла бальшавіцкая дэлегацыя і запрапанавала мір на падставе незалежнасці Украіны. Петлюра склікау Раду Міністрау, якая пастанавіла адкінуць пропозыцыю бальшавікоў.

БЭРЛІН, 22-IX. „Бэрлінэр Таггэблійт“ паведамляе сэ Штокгольму: Пётарбурскі урад саветау упаважніу народных камісарау на мірные перагаворы з Антантаю на падставе зробленых ёю пропозыцыяў. Першая конфэрэнцыя адбылася 19 г. м.

Дэнікінавы урады на Украіне. „Кіевлянін“ паведамляе, што вайсковыя улады Дэнікіна пасля заняцця Кіева утварылі спэцыяльную урадовую інстытуцыю, якая будзе так зван. цывільным упрауленнем. Гэта спэцыяльная рада заступае пакуль што Раду Міністрау і кіруе спрарамі, выходзячымі з компэтэнцыі вайсковых уладаў. Прэзесам Рады—гэн. Драгомірау, намеснікам яго гэн. Лукомскі, марское упрауленне у руках віцэ-адмірала Герасімава, дзяржаўны кантроль—Степанау, загранічныя справы—Сазонау, памоцнікам яго Нератау, унутраныя справы гэн. Носовіч, загадчык спрааваў Нікольскі, кіраунік прасьветы Матынін, фінансы—Бернадскі, справядлівасці—Чэліпчака, гандлю і промыслу—Лебядзеу, пропаганды—Соколау.

Урад Петлюры. Як паведамляюць з Каменца-Шадольскага апошні склад украінскага міністэрства Петлюры гэтакі: старшыня міністэрства і міністар унутраных справаў Мазэпа, намеснік яго др. Макух, міністар ваенны Петроу, міністар земляробства Кавалеускі, міністар справядлівасці Андрэй Левіцкі, міністар прасьветы Кошчэльніцкі, міністар працы Безпалко, міністар скарбу Мартос, міністар для Галіцыі Сымон Вітык. Міністэрствам складаецца на палову з галіцкіх русінаў, а з боку партыйнасці певажаюць соц.-рэвол. і соцыяль-дэмократы. Мазэпа паходзіць з леваберажнай Украіны.

Дэнікін і Петлюра.

З веры годных крыніц паведамляюць: Дэнікін патрабаваў ад

Петлюры прызнаньня непадзельнай Расіі пры широкай аутаноміі Украіны. Калі-б Петлюра на гэта згадзіўся, то зараз-же мусіць паддацца пад каманду Дэнікіна, на праціўны выпадак яму пагражаяць вайною нарауне з бальшавікамі.

Паведамленне Польскага Генэр. Штабу.

Ад 22 верасеня.

Фронт Л.-Беларускі. Нашы аддзялі, посыле упорных баеву, занялі прадмесце Полацку. Баі за пераправу праз Дзвіну ідуць. На поўдні ад Полацку занялі мы Ушач і Воран.

БЕЛАРУСКАЯ КРОНІКА.

З'езд беларускіх дэлегатаў Менскага округу адбудзеца 20 кастрычніка.

Бюро па скліканью з'езду складаецца з сяброў Рады: Вернікоўская, Міхалевіч і Козіч.

Старшыня белар. ваенай організацыі. П. Алексюк, прыехаў з Варшавы.

У куткім часе ен займецца стварэннем тут повятовых вярбовачных ваеных беларускіх бюро.

МЕНСКАЕ ЖЫЩЬЦЕ.

Разданча хлеба. Гэтымі днямі бяднейшым хрысціянам Менску і ваколіцы будзе раздана 3,000 пуд. зярна, безабоўным чыгунічкам—3,000 пуд. Усе гэта ахвяровано з велікапольскай дыўзі.

Біржа. З дазволу польскай улады мае у хуткім часе быць адчынена офицыйльная біржа.

Курс поурублевак. Курс расійскіх поурублевак да таго упака, што у мяняльных крамах і банкірскіх канторах за іх прызначаюць усяго па 60 кап. за рубель. Даўна, чаму да гэтага часу няма на гэто офицыйльнага тлумачэння.

Камісія дзялі перагляду спраў арэштованых жыдуо закладываеца па загаду польскай улады.

Запіс на дровы у аддзеле апалау магістрату, дзеля розных прычын, адкладываеца да 29 верасеня.

Дровы, сяледкі, галянтарэя, колоніяльные товары, канцлярскіе і др. прылады у вялікім ліку закуплены цэнтр. хаурусам коопэратыву Беларусі. Тавары гэтыя ужо прыбываюць у Менск.

Масло, сало, сернікі, шмальц і шынка прадаецца па 2 фунты кожнаму у 1-м акружным урадавым харчавым магазіне (Захарауская, д. № 24).

У жыдоускай абышыне сябры павінны плаціць на патрэбы абышыны прогрэсіўны налог: ад прыбытку ад 25,000 р. да 75,000 руб. 1% ; ад 75 да 150 тыс. руб.—1½%; ад прыбытку вышэй 150 тыс. руб.—2%.

Абышына дала 3,000 руб. на харчы у сябры для арэштованых 60 жыдуо і 15,000 руб. на уладжэнне жыдоускіх сталовак.

Хлеб у урадавых магазінах аддзелу барацьбы са спекуляцый будзе прадавацца па 1 р. 25 кап. за фунт.

Рэдактар-выдавец

Я. ЛУЦЭВІЧ.